

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 265 (5939) 18 лістапада 1937 г., чацвер ЦАНА 10 КАП.

СУПРОЦЬ НЕДААЦЭНКІ РАБОТЫ НА ВЫБАРЧЫМ УЧАСТКУ

Акруговыя выбарчыя камісіі ўжо закончылі рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты Савета Саюза і Савета Нацыянальна-рэспубліканскага ўзроўня і лядоў нашай рэспублікі, партыйных і непартыйных большэвікоў, вылучаных агульнымі сходамі рабочых, калгаснікаў, чырвонаармейцаў, працоўнай інтэлігенцыі.

На гарадах і вёсках Саюза рэагуюць на большэвіцкую агітацыю за кандыдатаў. Паўсюль пажару ўсёй гэтай гіганцкай работай — на выбарчым участку. Тут зрапаўнацца поспех выбараў. Сюды, на выбарчы ўчастак, павінны быць кінуты лепшыя сілы кожнай партыйнай арганізацыі, дзесяткі тысяч беззаветна адданых справе камунізма непартыйных большэвікоў.

Многія партыйныя арганізацыі да гэтага часу не аддаюць увагі рабоце на выбарчым участку. Яны абмяжоўваюць свой ўдзел у выбарчай кампаніі толькі прыватным прызначэннем тыпу агітацыйна-завадскіх мітынгаў, зборных пераважна выбарчых нарад і т. п. Кіраўнікі гэтых партыйных арганізацый, відаць, забылі, што рабочыя і служачыя нават асабліва і таго-ж прадпрыемства, а таксама члены іх сям'яў будуць выбіраць у роўных выбарчых участках, а ў такіх буйных гарадах, як Масква, Ленінград, Кіеў, Баку, — нават у роўных выбарчых акругах. Бо працуючы, як выгода, будуць выбіраць дэпутатаў у Вярхоўны Савет не па месцы работы, а па месцы жылля.

Устаноўлена, напрыклад, што рабочыя маскоўскага завода «Серп і молат» жывуць на тэрыторыі 13 розных выбарчых акруг. Толькі праўдліва невялікая частка працоўных, занятых на гэтым прадпрыемстве, будзе галасаваць у Маладзінскай выбарчай акрузе, там, дзе разлічаны заезд. Гэты асабліва прастацэтны 12 снежня выбараў некаторыя партыйныя работнікі ўпускаюць з-пад увагі.

Абмяжоўваючыся ўнутры завода агульнымі прыняцымі мерапрыемствамі — сходамі, нарадамі, прысвечанымі выбарчай кампаніі, — многія партыйныя арганізацыі фактычна на участках ніякай работы не вядуць і прастацэтна выбарчым членам сабе. Чым інакш вытлумачыць, што на зямлі значнай частцы выбарчых участкаў арганізацыйная і агітацыйна-прапагандысцкая работа нічога не рагорнула?

У Пегравозовску, Каліноўцы, Кемі і іншых гарадах Карэліі агітатары нічога не прышлі на выбарчы ўчастак. Аналагічнае становішча ў Новобураскім, Піерскім, Ершоўскім раёнах Саратаўскай вобласці, дзе райкомы партыі не маюць ніякага ўдзелу і аб тым, што робіцца на выбарчых участках. У Куйбышэве ў невялікіх стах кроках ад палітзавада чыгушкі імя Куйбышава размешаны выбарчы ўчастак № 142. Ні разу тут не з'явілася ўчастковай выбарчай камісія. Яна давералі асобі і актыву. Спісы выбарчых членаў не вывешаны. Атрыманні доўгіх лістаў у куту і не раскіданыя.

Падобнае-ж становішча і на многіх іншых выбарчых участках Куйбышэва, абласцовага ўзроўня, у прытаісці, выбарчым членам чыгушчыкаў. Але гэта чамусьці не турбуе ні Куйбышэўскі гарком партыі, ні палітзавад чыгушкі. Работнікі палітзавада чыгушкі імя Куйбышава, у тым ліку і начальнік палітзавада тав. Каслоў, не цікавяцца ходам выбарчай кампаніі. Які-ж яны пасля гэтага палітычны кіраўнік?

Кастрычніцкі пленум Цэнтральнага Казіміра партыі з асаблівай сілай падкрэсліў, што змяняе значэнне ў выбарчай кампаніі дзе між арганізацыйнай, агітацыйнай і прапагандысцкай работай. Усе мае парупіць і агульнае за гэтай дэмакратычнай партыі несправа. Трэба неадкладна выправіць становішча на ўсіх

выбарчых участках. Партыйныя арганізацыі фабрык, заводаў, калгасаў, устаноў, навуковых устаноў павінны лічыць пераважна арганізацыйна-агітацыйную работу на выбарчых участках сваёй найбольш заважнай задачай. Яна зараз больш адказная, больш важная справа, чым агітацыя на выбарчых участках. Большэвіцкая агітацыя і прапаганда павінны быць пастаўлены так, каб ахапіць не толькі працоўных, але і ўсіх членаў сям'яў, усіх, хто карыстаецца выбарчым правам. Нашы партыйныя арганізацыі абавязаны на той тэрыторыі, дзе яны ажыццяўляюць палітычнае кіраўніцтва, павысціць дастойнейшым чынам да выбараў усіх выбарчых, усіх да азідаці! Ні адзін квартал, пасёлак, дом не павінен застацца па-за большэвіцкім уважлівым!

Больш гібкая, больш захотывай павінна стаць і тая агітацыйна-прапагандысцкая работа, якую ў сувязі з выбарамі праводзяць на заводах, фабрыках, на ўстановах. Чаму-б не скаліць асобныя сходы рабочых і служачых, якія працяваюць у адной і той-жа выбарчай акрузе або ўчастку? Гэта-ж дасць магчымасць канкрэтызаваць агітацыю за кандыдатаў, лепш пануляраваць тых кандыдатаў, якіх вылучаны ў выбарчых акругах, дзе жыць звыш рабочыя і служачыя. Такія сходы не толькі пажаланы, але і вельмі неабходны.

Да 12 снежня — дня выбараў у Вярхоўны Савет СССР — асталося толькі 25 дзён. Ужо зараз неабходна аддаць асабліва ўвагу арганізацыйна-тэхнічным пытанням выбарчай кампаніі. Ужо зараз арганізацыі работ участкаў камісіяў да выбараў і асабліва ў дзень правядзення выбараў павінны займаць розумны ўсіх месюных партыйных і савецкіх кіраўнікоў. Трэба ўважліва прадумаць па кожнаму выбарчаму участку ў пасёбку, як лепш забяспечыць беззапярочную, чоткую работу ў дзень выбараў. Увага арганізацыйным пытанням, у тым ліку і дробязям, пры прыватнасці любой палітычнай кампаніі з'яўляецца асабліва сарваўнага большэвіка, заўсёды было ўласцівым партыі Леніна—Сталіна. Тым больш зараз, калі мы праводзім самую масавую і самую складаную палітычную кампанію, якая толькі была за гэты рэвалюцыйны, усеякая пагарда за арганізацыйныя пытанні недумучальна.

Трэба забяспечыць, каб у дзень выбараў у памяшканні выбарчага ўчастка і ў выбарчых скрынках не было чаргаў, каб выбарчыя магалі быстра знайсці тых, да каго ім неабходна звярнуцца для рэгістрацыі і атрымання выбарчых бюлетэняў, каб рэгістратары маглі быстра знайсці ў спісах выбарчых магалі амаветна-жонкі камандзіраў і палітработнікаў мясцовага ваеннага вучылішча паслаці мяне на ўсеагульную нараду жонкаў камандзіраў камандзіра і начальніка састала РУЧА.

З якім патэнцыйным і ўздымам мы, дэлегаты нарады, чакалі той хвіліны, калі ў прэзідыуме з'явіцца ролны і дробным прадвадзім народам таварыш Сталін з янацка дарагія, бліжнія людзі — члены Палітбюро ЦК ВКП(б). І вось гэта хвіліна наступіла. У прэзідыуме з'явіўся таварыш Сталін, чыё імя з радасцю паўтараюць усе працоўныя нашай краіны, усе прызначаныя капіталістычнага света. Побач з ім — яго лепшы саратнік, старэйшы большэвік, першы маршал Саветаў Саюза — таварыш Варашылаў.

Я сяла за ў першых рэчах, а чужа голас таварыша Варашылава, бацька яго жыццерадасці і ўсімжачыёй твар. Хто бачыў тав. Кліментія Ефрэмавіча, той ніколі не забудзе гэтай радаснай, шчаслівай сустрэчы.

У часе нарады мы, беларуская дэлегацыя, фатаграфаваліся з таварышам Сталіным і таварышам Варашылавым. Калі сабраліся для фатаграфавання, таварыш Варашылаў звяртаўся да нас, гутарыў з намі.

Ён цікавіўся нашай работай, нашым жыццём і нашым адначынкам. Не хапае

Галоўная ўвага партыйных арганізацый павінна быць накіравана зараз на разгортванне агітацыйна-прапагандысцкай работы на выбарчых участках. Трэба шырока разгарнуць і ўзначаліць агітацыю за намечаных народам і зарэгістраваных акруговымі выбарчымі камісіямі кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР. Трэба па-большэвіцку арганізаваць і штодзённа кіраваць работай давераных асоб і вылучаных ім у дапамогу агітатараў на выбарчых участках.



Таварышы СТАЛІН і ВАРАШЫЛАЎ у прэзідыуме нарады перадавых калгаснікаў і калгасніц Узбекістана, Казахстана і Каракалпакіі з кіраўнікамі партыі і ўрада.

АРКАДЗЬ КУЛЯШОЎ.

ДЭПУТАТ НАРОДА

Колькі раз яго ў хаце мы бачыць хацелі
За сямейнай вясчарай гасцём дарагім;
Чалавека—у простым армейскім шыне!
Мы настаўнікам клічам і другам сваім.

Не забудзем мы дзень, калі ўзрушаны горам,
Векамоўную клятву даў ён зімой,
Клятва лепшага левіца саўным сузор'ем
Сёння ярка гарыць над крэмл'ёўскай зямлёй.

Яна ў новых в'яхах астаецца жывою...
Не забудзь ён ніводнага слова свайго.
І, амтыгя сталінскай чыстай слязою,
Дышучы літары клятвы ў законе яго.

Ім народа багацце па зерню збірана
І вазамі плыве яго сёння да хат.
Кожны ў думках даўно галасуе аддана
За таго, хто наш бацька і наш дэпутат.

З вех крэмл'ёўскіх цыпер асвятляе сузор'е
Шлях, дзе ўзнята магутнае зарава рук —
За яго галасуюць і людзі Прымор'я
І шчаслівы народ з беларускіх акруг.

І чуваць па вялікай савецкай радзіме:
— Мы ўсім нашым жніццём галасуем за вас!
І чакае народ у святочным уздыме
Урачыстых і радасных выбараў час.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ СУСТРЭЧА

Пабываць у Крэмл'і, бачыць таварыша Сталіна, яго верхніх саратнікаў было заўсёды азідай май марай. І вось, на маю долю выпала найбліжэйшае шчасце — жонкі камандзіраў і палітработнікаў мясцовага ваеннага вучылішча паслаці мяне на ўсеагульную нараду жонкаў камандзіраў камандзіра і начальніка састала РУЧА.

З якім патэнцыйным і ўздымам мы, дэлегаты нарады, чакалі той хвіліны, калі ў прэзідыуме з'явіцца ролны і дробным прадвадзім народам таварыш Сталін з янацка дарагія, бліжнія людзі — члены Палітбюро ЦК ВКП(б). І вось гэта хвіліна наступіла. У прэзідыуме з'явіўся таварыш Сталін, чыё імя з радасцю паўтараюць усе працоўныя нашай краіны, усе прызначаныя капіталістычнага света. Побач з ім — яго лепшы саратнік, старэйшы большэвік, першы маршал Саветаў Саюза — таварыш Варашылаў.

Я сяла за ў першых рэчах, а чужа голас таварыша Варашылава, бацька яго жыццерадасці і ўсімжачыёй твар. Хто бачыў тав. Кліментія Ефрэмавіча, той ніколі не забудзе гэтай радаснай, шчаслівай сустрэчы.

У часе нарады мы, беларуская дэлегацыя, фатаграфаваліся з таварышам Сталіным і таварышам Варашылавым. Калі сабраліся для фатаграфавання, таварыш Варашылаў звяртаўся да нас, гутарыў з намі.

Ён цікавіўся нашай работай, нашым жыццём і нашым адначынкам. Не хапае

ВЯЛІКАЕ ШЧАСЦЕ

Прыехаў я адначынь у родны калгас «Красная звезда». Кіраўскай вобласці. Не запавоць мяне бацькі і таварышы. Проста вачам сваім не вераць.

Вельмі многа мне дзіўны гомы служылі ў Чырвонай Арміі. За гэты час я стаў уаўне пісьменным і культурным членам. Уступіў у левіцкі камсаом, выдатна авалоўў складанай баявой тэхніцы. Стаў камандзірам танка, з таў нормам на парашутыста першай ступені.

Усімі іммі поспехамі і абавязак дарагому нашаму нарком абароны Кліментію Ефрэмавічу Варашылаву. Пад яго кіраўніцтвам Чырвоная Армія ператваралася ў сапраўдную школу па выхаванню

саю, каб выразіць радасць і хваляванне, якія я перажывала ў тым лікі.

У сваёй прамова на нарадзе Кліментія Ефрэмавіча называў нас баявымі партыямі камандзіраў. Смаруём, жонкі камандзіраў не раз казвалі гэта на справа. Яны разам з мужамі змагаліся на франтах грамадзянскай вайны, разам з мужамі яны прапуюць, вучацца, прымаюць ўдзел у грамадскім жыцці, будуць біяскасавае грамадства.

Кожнае слова любімага наркома, кожны яго рух выклікалі ў прысутных захапленне і годнасць за такога правадзіраў нашай пераможнай Чырвонай Арміі, калю ён пад кіраўніцтвам партыі і вядлікага Сталіна зрабіў магутнай пераможнай сілай, моцным аплотам мірнай працы нароў СССР.

На нашай Менскай гарадской выбарчай акрузе будзе балатывавацца ў дэпутаты Савета Саюза Кліментія Ефрэмавіча Варашылаў — лепшы саратнік вялікага Сталіна, першы маршал Саветаў Саюза. Гэта — вельздары гонэр і шчасце для нас, выбарчых магалі Менскай акругі, для ўсіх працоўных БССР. Я-ж асабіста гэта шчасце перажываю трывож, бо я бацька і гутарыла з таварышам Варашылавым.

І першая адзінка свай голасу лепшаму сталіну, любімым нарком абароны. Я буду ўсюды, сарот усіх выбарчых магалі агітаваць за гэту саўную кандыдатуру.

ДАДЗІОМОВА,
Саратвар Варашылаўскага гаррай-нома КП(б)Б.

ХВАЛЮЮЧЫЯ СУСТРЭЧЫ

Некалькі разоў мне даводзілася суотракацца з нарком абароны Кліментіем Ефрэмавічам Варашылавым, калі ён наведваў нашы часты. Сустрэчы гэтыя, ён і хваляючы, астануць у май паміні на ўсё жыццё. У гутарках наркома з чырвонаармейцамі і камандзірамі ачуваўся яго бацькоўскі клопат аб кожным з нас.

У апошні раз я бачыў Кліментія Ефрэмавіча ў верасні 1936 года на пасяджэнні Прэзідыума ЦК ВКП(б). Нарком вельмі цёпла сустраў нас, узнагароджаных ордэнамі Саюзаў Саюза, гарача вітаў з высокай ўзнагародай. Мы далі наркому слова маваць, не пакладаючы рук, абарондальнасць свай сацыялістычнай ролны.

Лічу вялікім гонарам аддаць свой голас за дарагога Кліментія Ефрэмавіча.

Ордананосец Д. ПАПЕНКА.

ПАЧУЦЦЕ ГЛЫБОКАЙ РАДАСЦІ

З пачуццём глыбокай радасці даведваўся я, што любімы ўсім працоўнымі нашай неасважнай краіны, першы маршал Саветаў Саюза таварыш К. Е. Варашылаў саю зноў балатывавацца ў Вярхоўны Савет на Менскай выбарчай акрузе.

З вялікай радасцю і адзін свай голас за таварыша Варашылава, жніццём і праца якога накіраваны на ўмацаванне нашай пераможнай Чырвонай Арміі, якая ахоўвае мір і рэбыванні росквіт галасадарчага і культурнага будаўніцтва ў СССР.

Мастак Н. В. ДУЧЫЦ.

МНОГАЛЮДНЫ МІТЫНГ У ЛАГОЙСКУ

ВЫСТУПЛЕННЕ КАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА СІОУЗА ПАГРАНІЧНІКА А. М. АБРАМАВА

ЛАГОЙСК. Паставоў Менскай сельскай акруговай выбарчай камісіі аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Саюза лепшага пагранічніка Пятравіча чырвона-аліксанара Міхайлавіча прапуючы А. М. Лагойска азначылі вялікім мітынгам.

З дэкай прамавой на мітынг выступіў кандыдат у дэпутаты Савета Саюза тав. Абрамаў А. М.

— Мяне, былога беспртыўнага, — званіў тав. Абрамаў, — зыхвала партыя Леніна—Сталіна. Я — савецкі пэтрыёт, гарача люблю і бажана адданы нашай сацыялістычнай радзіме. Падрэзкаванне, якім я каманую, пільна ахоўвае савецкія граніцы: яны сцяпчонныя і трымаюцца на моцным, наздзейным жаку. Я ганаруся тым высокім давер'ем, якое аказалі мне працоўныя Лагойскага раёна, вылучыўшы мяне кандыдатуру ў дэпутаты Савета Саюза Вярхоўнага Савета СССР да балатываў на Менскай сельскай выбарчай акрузе. Я абядаю поўнасьцю апраўдаць гэтае давер'е, буду і ў далейшым пільна ахоўваць савецкія граніцы. Калі будзе патрэб-

СВОЙ ГОЛАС АДДАМ ЗА ТАВ. ВАРАШЫЛАВА

Імя тав. Варашылава мне, былому ўдзельніку грамадзянскай вайны, атрымаўшы ад савецкага ўрада вышэйшую ўзнагароду — ордэн Чырвонага сцяга, вельмі блізкае, дарагое і ролнае.

Гэта ён, бязстрашны камандзір, арганізатар Чырвонай Арміі ў голах грамадзянскай вайны, у цяжкія дні нашэствія безагвардыяцыі і інтэрвэнтаў, сваім героістам, мужнасцю і непахіснай верай у перамогу ўсаляў у нас, байцоў, рашучасць і адвагу ў наступленні на ворага. Кожны з нас памятае вельздарную ролу тав. Варашылава ў адстойванні заваў Кастрычніка, у ачынстві савецкай зямлі ад бані белатыварэўскай і інтэрвэнтаў.

Якой любоўю і пашанай было акружана гэта дарагое імя сарот байцоў Чырвонай Арміі! Кожны з нас лічыў тав. Варашылава і шчасце змаганьня пад вядліцтвам Кліментія Ефрэмавіча Варашылава за саюскую ўладу.

Я зараз памятаю выступленне тав. Варашылава ў Крэмл'і, Бешанковіцкай партыйнай арганізацыі аказала мне вялікае давер'е, паслаўшы мяне ў 1932 годзе ў Маскву на святкаванне 15-годдзя вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

— Таварышы, таварышы тав. Кліментія Ефрэмавіча Варашылава, — наша доблесная Чырвоная Армія стала адной з магутнейшых армій у свеце. Няхай толькі вораг паспрабуе суінуць у нашы кірваную краіну, ён будзе сярты з тэару зямлі. Наш народ паказаў на справу, як ён можа абараняць свае інтарсы, як умець граміць і знішчаць ворага.

Назаўсёды ў май паміні астанецца гэта найзачына радасны дзень.

І калі я пачуў, што тав. Варашылаў даў зноў балатывавацца па нашай Менскай гарадской выбарчай акрузе, сардэчна пабулілася вялікай радасцю. Які гонар і шчасце для нас, працоўных сталіцы арганізацыі рэспублікі! Я аддам свой голас лепшаму саратніку таварыша Сталіна, старэйшаму большэвіку, таленавітаму паводу і арганізатару Чырвонай Арміі першаму маршалу Саветаў Саюза Кліментію Ефрэмавічу Варашылаву.

ПАРАХОЎКА,
ордананосец-студэнт ВКП(б) імя Леніна.

ЮБІЛЕЙНЫЯ РАДЫЕПЕРАДАЧЫ

Да гадзінны закрыцця Навычэйнага VIII Усеагульнага З'езда Саветаў—25 лістапада і дня прыняцця Сталінскай Канстытуцыі — 5 снежня Беларэдыкамітэт арганізаў шылькі спецыяльных радыёперадач.

У гэтыя дні па радыёстанцыі імя СНБ БССР будзе трансіравацца гістарычныя даклады таварыша Сталіна на Нацыянальным VIII Усеагульным З'ездзе Саветаў, запісаны на гукавую стэаграфію. Вучуць пераважна песні і вершы — народная творчасць пра Сталінскую Канстытуцыю. Перад мікрафонам выступіць дэлегаты ад БССР на Навычэйным VIII Усеагульным З'ездзе Саветаў.

Будзе трансіравацца вялікі літаратурна-музыкальны матаж з твораў народных паэраў Судэйніка-Стальскага, Дажбула, Янкі Буцкі, Якуба Коласа, Пёшчэніцкага тт. Аўдэенка, Тіханова, Лебедзева-Буауча і інш. Арганізацыя вялікі каніэрт з твораў савецкіх кампазітараў БССР і кампазітараў брацкіх рэспублік.

(БЕЛТА).

СТАНДРТНЫЯ ШЧЫТЫ ДЛЯ КАБІНАК

Шклоўскі райвыканком для палячэння ўчастковым выбарчым камісіям абсталявання кабінак у пакоех, дзе будзе адбывацца галасаванне, заагоўў 400 дэкайных лічылкоў, а ліч хутка можа селасці і абсталяваньне кабіну. У сардлім жонкі выбарчых участках будзе мець 7 такіх жонкі кабінак. Акрамя таго, участкавым выбарчым камісіям адлучана 1.500 метраў чырволага матэрыялу для ўпрыгожання кабінак.

С. ЛЯСНЕУСКІ.

УРАЧЫСТЫ ВЕЧАР РАБОТНІКАЎ МІЛІЦЫ

Учора ў памяшканні Яўрэйскага Дзяржаўнага тэатра БССР у Менску адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны 20-годдзю арганізацыі рабоча-сялянскай міліцыі.

Заду тэатра зааюнілі работнікі міліцыі Менска і раду гарадоў і раёнаў БССР, а таксама прадстаўнікі партыйных і савецкіх арганізацый.

Пад бурныя авашы ўсіх прысутных выбрэдзіла ганаровы прэзідыум у складзе членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з правадзіром народам вялікім Сталіным, а таксама тт. Дзімітраў, Тальман і Хоае Дыяс.

Даклад аб 20-годдзі рабоча-сялянскай міліцыі зраў пачальнік Упраўлення міліцыі НКВД БССР маўр тав. Красанавеў.

Работнікі міліцыі вітаў выканаванні абавязкі сакратара гаркома КП(б)В тав. Матвееў.

Удзельнікі вечара шумнымі апладысментамі віталі выступашых з прамавай

тт. Ланцэўскага, Кажамыкіна і Скотчанна, унаагароджаных ЦК ВКП(б) у ліку іншых работнікаў міліцыі ордэнамі.

На вечары былі зачытаны зааад наркома ўнутраных спраў СССР, генеральнага камісара дзяржаўнай баяпаснасці таварыша Н. І. Ежова аб ўзнагародзе групу работнікаў міліцыі БССР званіком ганаровага міліцыянера і зааады наркома ўнутраных спраў БССР — камісара дзяржаўнай баяпаснасці 3-га ранга тав. Бермага аб ўзнагародзе раду адначыншых работнікаў міліцыі мяннымі галэінікамі і капітанамі паларукамі, а таксама аб выпуску школы саратніка нааскладу імя Фрунзе.

З вялікім удзямкам, пад бурныя апладысменты ўсіх прысутных, было прынята рашэнне аб пасылцы прывітальных тэлеграм правадзіру таварышу Сталіну і яго бліжэйшаму саратніку—таварышу Ежову.

«ПРАВДА»

ДРУКАВАННЕ ВЫБАРЧЫХ БЮЛЕТЭНЯЎ

ГОМЕЛЬ. 17 лістапада. (Спец. нар. «Звезда»). Сёння «Палесдрук» прыступіў да выканання заааду па вырабу выбарчых бюлетэняў устаноўленага ўзору для дзесяці выбарчых акруг (чатырох гомельскіх, двух

рэчыцкіх, трох мазырскіх і адной жлобіненскай). Для вырабу бюлетэняў вылучана спецыяльная брыгада з лепшых стаханавцаў «Палесдруку».

ПІРАЦНІ НАПАД НА АНГЛІЙСКІ ПАРАХОД

ПАРЫЖ. 17 лістапада. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гавас, англійскі параход «Кардыум» павергся ўчора нападу самалётаў міжсудзікаў, калі ён праходзіў паміж

постравам Ібіса і іспанскім узбярэжжам. Адаін са скінутых самалётам мячэнікаў снарадаў трапіў у параход і нанёс шкоду.

які адважыцца парупыць спакой граці нашай сацыялістычнай радзімы.

Усе мы з'яўляемся агітатарамі на свай фабрыцы. Абязма нададзіць выкаваўную работу ў пахах так, каб кожны рабочы добра ведаў жыццёвы шлях тав. Варашылава, рабіраўся за ўсіх птаных багучай палітыкі, добра ведаў Сталінскую Канстытуцыю і выбарчы закон.

ГЛІКІНА, ПЕСКІНА, ШАФІР, стаханавцы швейнай фабрыкі імя КІМ.

КАНДИДАТ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АД МЕНСКОЙ ГАРАДСКОЙ ВЫБАРЧАЙ АКРУГІ ТАВАРЫШ КЛІМЕНЦІІ ЕФРЭМАВІЧ ВАРАШЫЛАУ



СТАРОНКІ З БІЯГРАФІІ КЛІМЕНЦІЯ ЕФРЭМАВІЧА ВАРАШЫЛАВА

ШЛЯХ БАРАЦЬБЫ КЛІМЕНЦІЯ ЕФРЭМАВІЧА ВАРАШЫЛАВА У ГОДЫ САМАДЗЯРНАГА ЗА СПРАВУ ПАРТЫ ЛЕНІНА—СТАЛІНА, ЗА ШЧАСЛІВАЕ ЖЫЦЦЕ ПРАЦОУНЫХ, ЗА ПЕРАМОГУ СОЦЫЯЛІЗМА



У гэтым доміку 23 студзеня 1881 года ў сям'і верхняе былое екацерын-слаўскай губерні нарадзіўся Кліменція Ефрэмавіч Варашылаў.



Да 12 год рос ён нешсьменным. Зямская школа была адзінай навучальнай установай, якую ён меў. Матчымаць скончыць, затым паступае на металургічны завод, васьць ён у групе таварышоў — рабочых, а васьць краў на яім працаваў пяцінаццацігадовы хлопчык.



У 1903 годзе ён уступае ў рады (Родіно). Пасля доўгага беспрацоўя паступае на буйны завод у Лутанску, дзе кіруе арганізацыя баявых дружкаў за горадам. Ян доўга баі-кі адважваўся маскі і навучанне баявоў дружкаў мятанню бомб і абыходжанню з агністрэльнай зброяй. Арганізаваў ён у 1906 годзе забастоўка скончылася перамогаю рабочых, у часе другой забастоўкі яго арыштоўваюць, збіваюць да поўсмерці і кляюць у турму, па пра-ваванню рабочых, якія прыйшлі ты-сячым натоўпам да турмы, яго вываляюць.

Ён прадаўжае сваю работу ў баявых арганізацыях большавіцкай партыі. У 1908 годзе ў Пензе, у паштэй-нае стайкоўцы на ў везі пакрыў, упер-шыню сустракаецца з вядомым лям-бачым леныным. Пасля звароту са зрэда двоячы вядзе ў Фінляндыю, адкуль прывозіць рэвалюцыйныя па-тронны арганізуе буйную падполь-ную лабараторыю, вырабляючыю бомбы, а затым арганізуе і неле-галіную друкарню.

У 1907 годзе тав. Варашылаў у якасці дэлегата ад лутанскіх большавікоў прымае ўдзел на агульна-партый-ным везізе ў Лондане.



«НАРАДІўСЯ ў 1881 годзе ў сям'і верхняе екацерын-слаўскай губерні в а пь ка сьвэжы вартанком на чы-гуны, а маці пра-цавала падзін-шчыцай, бацька салдат, нікалаеў-ская службы, быў чалавекам вольна-думным і вельмі своеасаблівым. Працуючы на са-мых цяжкіх рабо-тах у памешчыч-скіх эканоміях, руд-ніках і на чыгу-ны, ён часта мя-няў месца службы з прычыны скан-далаў в гаспадар-мі і адміністрацы-ях».

ТАК ПІША ў сва-ей біяграфіі Клі-менція Ефрэма-віч Варашылаў.



Першая сутычка з паліцэйскім прыставам адразу паставіла яго ў рады неаблаганадзвенных. Начальства ўзяло яго «на заметку».



ВОСЕМНАЦАЦІ ГОД АРГАНІЗАВАў ён забастоўку краф-шчыкаў у чыгу наліцьевым цэху, яго арыштоўва-юць, звальняюць са службы імя яго адносіцца паліцэй-скі ў шорны спі-скі, пачынаюцца вандраванні па заводах у дош-ках работы, у ча-се гэтых вандра-ванняў ён забір-вае сувязі з рабо-чымі арганізацы-ямі, афармляюцца яго паліцэйскія прегляды, васьць што ўзгляне цэнтр сабоў сувязі з ма-ладцамі рабочага ў ім кніж, лістокі, нелегалічныя брашуры.



ЦАРСЬКІ СРАД яго арыштоўвае і высы-лае на тры годы ў архангельскую губерню. У канцы 1907 года ён уці-кае з сьсылкі ў горад Баку, дзе пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна пра-даўжае прымаць актыўны ўдзел у рабоце большавіцкай арганізацыі. яго зноў арыштоўваюць і высы-лаюць, і ў сьсылцы не спыняе ён рэ-валюцыйнай работы, за якую атрым-ляе і месца ў турме, затым яго да-даюць яшчэ год сьсылкі, ён адва-вае яе. У 1913 годзе яго зноў ары-штоўваюць і высылаюць на гэты раз яшчэ далей, у Чарынь, у 1914 годзе ён зноў варочаецца з сьсылкі. У лютым 1917 года лутанскі проле-тарыят патрабаваў звярнуць тав. Ва-рашылава ў лутанск.

Увесь перадкастрычніцкі перыяд тав. Варашылаў ўмоцнена працуе пад узбавненнем рабочых, пад ства-рэннем атрадаў чырвонай гвардыі, змагаецца за перамогу вялікай ка-стрычніцкай сацыялістычнай рэво-люцыі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У РАЕНЕ ШАНХАЙ
 ШАНХАЙ, 16 лістапада. (БЕЛТА). 15 лістапада японскія войскі ўвайшлі ў непрадзейнае сутыкненне з галоўнымі сіламі кітайскіх войск, што размешчаны ўздоўж 180-кіламетровай лініі фронту ад Фушаня да Чжэньцзю. На правым фланзе кітайскіх войск ідуць лютыя боі ў раёне Цзяньшань. Паводле кітайскіх паведамленняў, горад Цзяньшань знаходзіцца ў руках кітайцаў. Японцам заняты вакал.

Атакі японскіх войск на Цзяньшань супрацьстаяць лютым зброяльным сіламі. Не гэтыяж на гэта, японская пяхота сутракае моцнае супрацьдзеянне кітайскіх войск. На чыгузцы Цзяньшань—Сучжоу японскія войскі выдунулі упартага баі за авалоданне Пінваням і Ванцзянцзінам. Кітайскія войскі трымаюць абодва гэтыя пункты, аміваючы атакі японскіх войскаў, дзялі існуючыя з'явілі страты.

НАНКІН, 16 лістапада. (БЕЛТА). 14 лістапада японскія самалёты ўвесь дзень безупынальна бомбілі горад Сучжоу. У рэзультат лютых бомбардыровак, у горадзе вылілі разбурэнні. У многіх частках горада пачаліся вялікія пажары.

У пазямленні кітайскага штаба з Сучжоу гавораць, што рух левага флангу японскіх войск, якія выдунулі наступленне на Ванцзянцзі і Пінван, затрыман кітайскімі войскамі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ
 Паводле паведамленняў іспанскага міністра абароны, рэспубліканская армія перамагла на 16 лістапада расейскага ўніверсітэцкага гарэчку (на захад ад Мадрыда) скаплены міжземнага.

У сектары Барабанчаль (на поўдзень ад Мадрыда) рэспубліканскімі войскамі заняты пазіцыі міжземнага дзяляцца ўзвышша Серро Бланко. Рэспубліканцы авалодалі пры гэтым значнай колькасцю занятых снаражання.

На астатніх франтах без змян.

ПАРЫЖ, 14 лістапада. (БЕЛТА). Газета «Эво да Парыж» паведамляе, што галоўны камандаванне міжземнага з'явілі перагвару паўкі ілі у мэтах ажыццяўлення вялікага наступлення супроць урадзых войск.

Газета паведамляе, што міжземнага на лічавош і сучасны момант да 700 тысяч салдат. У маркуем наступленні прымуць узезд піль армейскіх карусоў. Газета паведамляе, што рэспубліканская армія чакае гэтага наступлення і рыхтуецца да яго. Газета прадачыць, што наступленне будзе найбольш лютым у параўнанні з тымі, што мелі месца раней.

АРГАНІЗАЦЫЯ СКАДАЛАСЯ З ЧЫНОЎНІКАЎ
 Арганізацыя складалася з чыноўнікаў, кулош, авалаткаў, урачоў і налічвала каля двухсот чалавек. Члены арганізацыі займаліся, апрача дыверсійнай дзейнасці, таксама шпіянажам. На кватарах у архітэктарскіх уздзельнікаў арганізацыі знойдзена зброя.

ПРАТЭСТЫ СУПРОЦЬ ГЕРМАНАФІЛЬСКОЙ ПАЛІТЫКІ ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 16 лістапада. (БЕЛТА). «Робітнік» змяшчае рад рэзалюцыі пратэсту супроць падрыхтоўкі захвату Данцыга Германіяй.

У рэзалюцыі, прынятай у Познані на мітынгу англійцаў (нацыяналі-эміграцый), гаворыцца: «Маючы на ўвазе, што за пераходнае становішча ў Данцыгу непасрэднаму акаванасці перад Польскай нацыянальнай міністра замежных спраў Бек, мы канстатуем, што ён не павінен даць аставацца на гэтым пасу, які патрабуе рашучага прасявавання германскім імкненям на Балтыцы».

ВАРШАВА, 16 лістапада. (БЕЛТА). 13 лістапада польскі прэзідэнт Масціньскі прыняў дэлегацыю ППС (партыі польскіх сацыялістаў) у складзе 12 віруючых дзеячоў гэтай партыі, якая ўручыла яму мемарандум з патрабаваннямі ППС па асноўных пытаннях замежнай і ўнутранай палітыкі Польшчы.

У мемарандуме кіраўніцтва ППС канстатуе надлінасць непасрэтнага небяспекі.

БЕЛДЗЯРДРАМАТЭАТР
 18 лістапада — 4 год 49 «САЛАВЕЙ»
 Гукавы кіноапарат «Чырвоныя ворны» «САЛАВЕЙ»
 Дыпламы гукавы кіноапарат ДУМА ПРА КАЗАКА ГАЛОТУ
 Гукавы кіноапарат «Пратэстары» ПУГАЧОУ
 Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналь» «ЧУСТРА» АНІМАЦЫЯ
 Гукавы кіноапарат «Спарты» ЧАЛАВЭК-НІВІЛІМКА

Гукавы кіноапарат «Чырвоная зорка»
 Ад 19 лістапада
 НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ, ВЫТВОРАЦІ ЛЕНФІЛЬМ
ЗА СВЕДЦЮЮ РАДЗІМУ
 (Па аповесці Г. Фішэ «Падзенне Кімас-озера») Раж. Ю. І. Р. МУЗЫКАНТ
 У гал. роліх: О. ЖАКАУ, в.асп. арт. респ. І. ЧУВЕЛЕР, ЧЭРКАСАУ, КАРТАШОВА.
 новы выпуск БЕЛДЗЯРКІНОХРОНІКІ
 Пачатак сеансаў: у 8, 7.30, 9.15 і 11 г. веч.
 Каса ад 1 гадзіны дня.

Трэст БЕЛДЗЯРЖКІНО
 ЛАВОДЗІНЬ ДА ВЕДАМА КЛУБА, ДАМОУ СОЦКУЛЬТУРЫ І ІНШЫХ АРГАНІЗАЦЫЯЎ, ШТО НА СКЛАДзе
ЁСЦЬ У ПРОДАЖЫ
 ГУКАВЫ ПЕРАСОКІ К-25, УЗМАЦІЯЛЬНАЯ АПАРАТУРА ДЛЯ ГУКАВЫХ КІНОСТАНОВАК І РАДЫОПРЫЁМУ, РАДЫОЛІМПЫ — ВО-116, СО-124, ПО-119, УО-104, ФОТАЭЛЕМЕНТЫ ПЭВЭРІЯ І ІНШ. (на з'яўляючых апаратах) І ЗАПАСНЫЯ ЧАСТЫ ДА КІНОПАРАТАРА ПАТЭ, ГОЗ, ТОМПА, К-25.
 Кватэра: г. Менск, Савецкая, 98, аддзел Снабдзтва.

ШКОЛА ФОВ «БУДУЎ» БЕЛПРАМБУДТЭСТА
АВЯШЧАЕ НАБОР ПАДРОСТКАЎ
 на 1937—38 навучальны год у наступныя класы:
 СТАЛІНСКІ, ЦІСЛЯРНА-НАРКІ ТЫНЫ, ШТУКАТУРНА-ЛІПНЫ І МАЛЫЯНЫ.
 якія рыхтуюць кваліфікаваных рабочых па ўказаных спецыяльнасцях.
 І ў цэх СІЯСАРНА-ВАДАПРАВОДНЫ І ЦЕНТРАЛЬНАГА АЦІЛЕННЯ, які рыхтуюць спецыялістаў па ацільнаму, вадаправоду і каналізацыі.
 Наступныя павіны праставіць наступныя дакументы: звану на імя дырэктара школы з указаннем спецыяльнасці, асуджаныя пастановамі кадра выбарцаў, аўтабіяграфія, метрыку, пасведчанне аб сямейным укладзе, дазв. фотакарты, асведчаныя да дырэктарскай, пацвяржаны марак на 60 кап. Наш парт працягвае асабіста. Заданная ў школу асабіста ацільна ад 45—75 руб. і асабіста ад паспяховасці, і цятарыям.
 Тэрмін падавання — 1 год.
 Прыём ваду да 25 лістапада.
 Аб дэталы асабіста будзе даведацца асабіста.
 Дырэктары: на адрасу: Менск, Рымарыя, 22, школа ФОВ «Будуў», дырэктары.
 Усе выданыя асабіста да 1 лістапада атрымаць да 20 лістапада паведамленні аб прыняцці і прыняцці да існасці.
ДЫРЭКЦЫЯ.



Да XX гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Кіеве адкрылася выстаўка «Кіеўская Украіна». НА ЗДЫМКУ: экспанат выстаўкі — партыя «Партызаны» работы мастака Ю. Васіленкі.

ПАСЯДЖЭННЕ ПАДКАМІСІІ ПА НЕЎМЯШАННЮ

ЛОНДАН, 16 лістапада. (БЕЛТА). У сённяшнім пасяджэнні падкамісіі пры старшынні Міжнароднага камітэта па неўмяшанню Лорд Плімут, спамінуўшы аб устрыманні СССР па пытанні аб правах ваюючай стараны, запытаўся — ці няма ў саветскага прадстаўніка Майскага якіх-небудзь далатковых паведамленняў да яго ранейшых заяў. У растлумачэнне трыба адказаць, што па пасляднім паведамленню камітэта 4 лістапада прадстаўнікі Германіі, Італіі і Партугаліі прама заявілі, што саветскае «ўстрыманне» яны лічаць роўназначным ахвярэнню рэзалюцыі ад 4 лістапада і што, калі на наступным этапе не будзе дасягнута поўная аднагалоссе па ўсіх частках брытанскага плана (уключаючы права ваюючай стараны), то яны не думаліся эвакуаваць «валандэраў» з Іспаніі. На пытанне Плімута тав. Майскі адказаў, што поўнасна захоўваючы сваю прышчыповую пазіцыю па пытанні аб правах ваюючай стараны, ён гэтаму прыняў палкам рэзалюцыю ад 4 лістапада, уключаючы і пункт аб правах ваюючай стараны, з тым, што ў належаць момант ён выкладае сваё разуменне тэрміна «істотная эвакуацыя».

Кароткая прамова Майскага, як і трыба было чакаць, выклікала вялікі спалох у фашысцкім лагэры. Прадстаўнік Германіі не знішчыў што сказаць. Прадстаўнік Італіі прабаваў некалькімі баззубымі пытаннямі ападочыць сане заявы саветскага прадстаўніка, але пасля некалькіх далатковых рапытк тав. Майскага таксама вымушан быў замалчаць.

Сённяшня заява прадстаўніка СССР казначыкова выбіла з-пад ног фашыстаў дабу і ўсякага «спраўдзяння» свайго суб'ектава спасыланым на паводніны «Масквы». Пилер перад імі адтэрарытва: ці суф'бнз згадзіцца на эвакуацыю (чаго яны ні ў якім разе не хочун), ці шукаць для свайго сабатажу новых поавадў.

Пімут, патрыманы французскім прадстаўніком Корбенам, кітаў тав. Майскага і, па яго прапанове, пазіцыі існа было вырашана некалькіма паведаміць іспанскаму ўраду і генерала Франко аб сутнасці наступнага саветскага прадстаўніка. Наступнае пасяджэнне падкамісіі намечана ў пачатку будучага тыдня.

ДЭЛЕГАЦЫЯ АМСТЭРДАМСКАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА ЕДЗЕ У МАСКВУ

ПАРЫЖ, 16 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Гава паведамляе, што ў Маскву, па рашэнню бюро Амстэрдамскага Інтэрнацыянала, 20 лістапада выдзежа дэлегацыя Інтэрнацыянала ў складзе генеральнага сакратара французскай усеагульнай канферэнцыі працы і віцэ-старшыні Амстэрдамскага Інтэрнацыянала Жо, генеральнага сакратара Амстэрдамскага Інтэрнацыянала Шавельска і памочніка сакратара Амстэрдамскага Інтэрнацыянала Штольня для перагавораў аб ажыццяўленні профсаюнага адношэння.

УРАДАВЫ КРЫЗІС У РУМІНІІ

БУХАРЕСТ, 16 лістапада. (БЕЛТА). Урадавы крызіс у Румыніі ўсё яшчэ не выршаны. Пасля адмаўлення праваў нацыяналі-параніскай (сільяскай) партыі Міхалеке ад прыяновы карала аб сфармаванні ўрада разам з кіраўніком фашысцкай арганізацыі «Румынскі фронт» Вайла-Вайлавай, кароль даручыў фармаваць кабінета былому прам'еру Татарэску. У сучасны момант Татарэску выдэжэ перагаворы з лізэрамі асобных партыі і групы.

ХРОНІКА

ПВБ СССР прызначыў тав. Зотава І. С. паўнамоцным прадстаўніком СССР у Латвіі.
 ПВБ СССР прызначыў тав. Нікіціна К. Н. паўнамоцным прадстаўніком СССР у Эстоніі.
 У рэзультат дэпламатычных перагавораў паміж урадам СССР і германскім урадам па пытанні аб консульскай сетцы, якія заключылі 15 лістапада, германскі ўрад закрывае не пазней 15 студзеня 1938 года генеральнае консульства ў Ленінградзе, генеральнае консульства ў Тбілісі, консульства ў Харкаве, Владзівастоку і Олаесе. (БЕЛТА).

„ВОЧНАЯ СТАЎКА“

(ВІЦЕБСКІ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ ТЭАТР. ПАСТАНОУКА П. С. МАЛЧАНАВА).
 Барацьба саветскага народа з шмалікімі ішпінскамі і дыверсантамі, якіх засяляць і будуць асабліва нашы ворагі, пакуль існуе капіталістычнае абкружэнне, — уацяная тема для мастацкага драматургічнага палатна. П'еса Л. Шейніна і братоў Тур «Вочная стаўка» набувае імяна на мастацка дзейнасці ішпінска і дыверсантаў у нашай краіне і паказвае пільнасць да іх усю саветскага народа. Спектакль настолькі актуальны і аздаблены, што аўдыторыя успрымае яго ў выключным уздымам.

Аўтары спектакля выдольваюць і дастатковым густам да паказу характараў дзеючых асоб па ўсёй іх ронаколерасці і асабістых. З першай сцены спектакль інтрыгуе следча. Інтрыга адравова і законмерна выдэ гледча праз усё эподы спектакля, прымушае яго хвалачыцца, ралачацца, сумваць і кілапачыцца аб неабходнасці да канца выкрыць усю кантрабандыцкую фашысцкую банду, павышаць на ўсіх участках класавую пільнасць.

Нама на сцене шуму і бесталкоўчым. Перад гледачом звычайны саветскі следчы Ляўраў, нахобны і каварны ішпін Стары, кіраўнік спраў авіазавады і ішпін, прысланы Гестало і традыцыі на змену Старому і рад ішпін майстарска паказаных вобразаў. Ігра характараў, дэталына тымпачыя вобразаў — вось што папалкуе і барэ да сабе гледача, прымушае яго абыць, што ён азнаходзіцца ў театры.

Калі-ж следчы Ляўраў (артыст П. Малчанаў) робіць вочную стаўку двух звычайных ішпінскаў, што з'яўляюцца фінальным спектаклем і майстарска агаляе іх звычайныя твары і руні ў крыві, глядч гарыць адным жаданнем знішчыць ворага да канца, ён у парыве свайго кілапачыцца да фашысцкіх сабак. Гэтая выключная сітуацыя палачыцца сына пакальце ў гледача негаладыянае ўражанне. Скончуным донят, які на сутнасці ёсць донят краіны, адбываецца напружанне малюнак унутранага барацьбы ішпінска паміж сабой, і ў гэтым стане яны яшчэ лепш агаляюць сабе перад гледачом.

Зала, стоячы, апладруе майстарскай рабоце саветскай рэвалюцыі, майстарскаму паказу не работ на сцене, майстарскаму стварэнню артыстамі театра вобразаў Ляўрава, краўца Гуравіча і ішпін. Артысты П. Малчанаў, Ц. Сяргейчык, С. Скальскі і асабіста жаны артыст рэспублікі А. К. Ільінікі ў гэтым спектаклі паказалі асабістае майстарства ў стварэнні жывых, тыповых вобразаў, якія налоўта замяняюцца.

У спектаклі вырасілі не толькі гэтыя артысты. Выключным дасягненнем театра з'яўляецца паказаны рост таленавітай акторскай моладзі. Трыба прама сказаць, што артысты П. Іванюў, Э. Кагайн, Н. Звездачотаў, І. Тушкін, І. Міхайлаў, І. Матусевіч, Н. Фалдзевіч і ішпін. Іграючы з пільным густам і натуральным меры акторскага выканання.

Занаяны спектакля з'яўляюцца аўдыі прымытыя сцены Ляўрава ў біту. Адрванасць ад сямі асабістай не тыпа заара для арганізаванага саветскага работніка. А спектакль гэты прапаганда. Другім вялікім недаком з'яўляецца аўдыі аўдыі слабае мастацкае афармленне спектакля. Недаком ёсць і ў іграх асобных артыстаў. Так, напрыклад, артыст Малчанаў залішне хвалачыцца і гэтым стварэ ўражанне не сталасці, а кутыя некаторай раздубіласці. Артыст Ільінікі ўжо аналда калікуе, чым таксама ўздэяна на гледача выданага вобраза крыві прыняць. У іграх моладзі адчуваецца некаторая стрыманасць і часта адсутнічае смелы творчы рамах.

Віцебскі глядч спектакль «Вочная стаўка» сустраў аднадумным ухваленнем. Пастаноўка рэжысёра Малчанава цікавая і карысная, яна заслужыла увагі гледача на сваёй актуальнасці і добрых якасцях выканання.

Г. Віцебск. П. КАВАЛЕУ.

НОВАЯ ФІЛЬМА БЕЛАРУСКАЙ СОВЕЦКАЙ КІНАМАТАГРАФІІ

Кіностудыя «Советская Беларусь» прысвечана дзяржаўнаму аднаву 20-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі законна вытворчасцю рад новых гукавых мастацкіх фільмаў, якія з'яўляюцца на экране БССР у лістападзе—січні.

Апрача дэмастравання кінематографічнай рэспублікі фільмаў «Салавей» — па сценарыю Яўліці і Таўбе і «Чырвоны дэзор» — рэжысёры Шындлоў і Гаўронскі, у бліжэйшы час гледач убачыць выдатны фільм «Балтыцы» — выключную па сіле дакументальную карціну, паказваючую гераічную барацьбу маркоў Чырвонага Балтыцкага флота ў 1919 годзе супроць інтэрвентаў і белгарадскіх банд, наступнашых на Петраград. Сценарый А. Зіноўева і А. Штайна. Рэжысёр — заслужаны артыст рэспублікі Файншмер. У галоўных ролях: заслужаны артыст рэспублікі — ордананосец Леванаў (камісар Віхараў), заслужаны артыст рэспублікі Віх'ен (камандзір дывізіёна эсміндэ Растоўцаў), заслужаны артыст БССР Кміт (вастава) і ішпін.

УСЕБЕЛАРУСКІЯ СПАБОРНІЦТВЫ ПА ГІМНАСТЫЦЫ

Учора ў Доме Чырвонай Арміі імя маршала Саюза К. Е. Варашылава пачаліся ўсебеларускія спаборніцтвы па гімнастыцы добраахвотнага спартыўнага таварыства «Спартак».

У спаборніцтвах прымаюць удзел 100 лепшых гімнастаў таварыства «Спартак» з Менска, Віцебска, Гомеля, Баўруйска, Магілёва, Оршы і ішпін.

У праграме — гімнастычныя практыкаванні на турніку, брусьях, кольцах, вольныя гімнастычныя рухі і т. д.

Спаборніцтвы прадоўжацца тры дні. Лепшыя гімнасты будучы прэміраваны зноў і граматамі.

ДАВЕДКІ ВЫБАРШЧЫНАМ

Даведкі-інфармацыйны кантора Беларускага Упраўлення сувязі арганізавала на час выбарчай кампаніі беспалітычнае выдэжа даведкаў усім грамадзянам Менска, да якога выбарчая ўчастка належыць тав. І. Ільіна вуліца. Даведкі можна атрымаць або на тэлефону № 05, або ў даведкачых кіёсках горада, якія знаходзяцца: на Пасажырскай вакзале, пляцу Воці, у крытым рынку, на Савецкай вуліцы супроць Дома Урада, на Сувер'янскім рынку. Усе гэтыя кіёскі працуюць з 9 гадзін раніцы да 10 гадзін вечара.

ДА МАГІЛЕРСКАГА РАЙКОМА КПЮБ

З'яўляючы партыйны білет на імя Кур'яна Н. Ф. за № 876233, партыйны білет на імя Пашыры В. П. за № 88870 і кандыдацкае картка за № 35349 на імя Асіна Абрама Анісімавіча лічыць неспраўдлівым.

ДА КАРМІНСКАГА РАЙКОМА КПЮБ

З'яўляючы партыйны білет ўраду 1936 года за № 82145, выданы на імя Грыб'якова Максіма Алігавіча, партыйны білет за № 350167, выданы на імя Зайцова Гіора Аляксеевіча, лічыць неспраўдлівым.

Наменні адзнага радартара І. М. ОФЕНГЕЙМ.